

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык сектарам культуры  
Мастоўскага райвыканкама

А.В. Палуйчык

“10”  2022 г.



## ПА Л А Ж Э Н Н Е

аб правядзенні раённага бібліятэчнага конкурсу

“Мы в газете, газета о нас: лучшая публикация в СМИ”

### 1. Агульныя палажэнні

- 1.1. Сапраўднае Палажэнне аб правядзенні раённага бібліятэчнага конкурсу на лепшую публікацыю ў СМІ “Мы в газете, газета о нас: лучшая публикация в СМИ” (далей – Палажэнне) вызначае мэты, задачы, парадак арганізацыі і правядзення конкурсу, умовы ўдзелу і вызначэння пераможцаў. Конкурс на лепшую публікацыю ў СМІ (далей – Конкурс) накіраваны на лепшае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі дзейнасці бібліятэк.
- 1.2. Арганізатар конкурсу – ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”.
- 1.3. Арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва Конкурсам ажыццяўляе аддзел бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”.

### 2. Мэты і задачы Конкурсу

- 2.1. Конкурс праводзіцца з мэтай:
  - 2.1.1. Ажыццяўлення ўзаемадзейння бібліятэк сістэмы са сродкамі масавай інфармацыі для папулярызацыі сваёй дзейнасці і асвятленні асноўных бібліятэчных мерапрыемстваў.
- 2.2. Галоўныя задачы Конкурсу:
  - 2.2.1. Павышэнне прафесійнага майстэрства бібліятэчных супрацоўнікаў.
  - 2.2.2. Павышэнне творчай актыўнасці бібліятэкараў з мэтай прыцягнення ўвагі грамадства да бібліятэк.
  - 2.2.3. Развіццё творчага патэнцыялу спецыялістаў бібліятэк, стымуляванне іх інавацыйнай дзейнасці, фарміраванне пазітыўнага іміджу бібліятэк.
  - 2.2.4. Асвятленне дзейнасці бібліятэкі ў СМІ.

### 3. Умовы і парадак правядзення Конкурсу

- 3.1. У конкурсе могуць прымаць удзел спецыялісты філіялаў і структурных падраздзяленняў ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” без папярэдняга адбору.
- 3.2. Бібліятэкары самастойна выбіраюць тэматыку публікацыі і дату прадстаўлення для размяшчэння ў СМІ.
- 3.3. Бібліятэкары ўдзельнічаюць у конкурсе самастойна. Пры гэтым за аўтарамі публікацый захоўваюцца выключныя аўтарскія правы на

апублікаваныя творы, як падчас дзеяння дадзенага конкурсу, так і пасля яго.

- 3.4. Непасрэдна на электронны адрас раённай газеты “Зара над Нёманам” ([zarja@mail.grodno.by](mailto:zarja@mail.grodno.by)) высылаецца:
- тэкст публікацыі на беларускай альбо рускай мове;
  - фота (адно альбо некалькі);
  - прозвішча, імя і імя па-бацьку;
  - месца работы.
- 3.5. На электронны адрас ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” ([info@mostylib.by](mailto:info@mostylib.by)) падаецца тэкст, напісаны ў 2022 годзе, і спасылка на яго размяшчэнне ў СМІ (газетная публікацыя). Да ліста прыкладаецца заяўка (Дадатак 1), дзе пазначаецца:
- Прозвішча, імя і імя па-бацьку ўдзельніка;
  - Узрост (поўных год);
  - Хатні адрас / e-mail;
  - Месца работы;
  - Кантактны тэлефон;
  - Тэма публікацыі.
- 3.6. Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца публікацыі, апублікаваныя ў раённай газеце “Зара над Нёманам” у перыяд з 1 лютага 2022 года да 15 снежня 2022 года.
- 3.7. Для ацэнкі прадстаўленых работ і падвядзення вынікаў ствараецца конкурсная камісія (Дадатак 2).
- 3.8. На конкурс дапускаецца не больш за пяць работ ад аднаго аўтара.

## **6. Патрабаванні да публікацыі**

- 6.1. Назва публікацыі павінна адлюстроўваць сутнасць тэксту, а тэкст павінен раскрываць тэму.
- 6.2. Аптымальны памер тэксту – ад 1 да 3 старонак, фармат А4, шрыфт 14, міжрадкавы інтэрвал – адзінарны.
- 6.3. Абавязкова фота да публікацыі.
- 6.4. Публікацыя павінна быць апублікавана на старонках раённай газеты “Зара над Нёманам” альбо на сайце газеты.
- 6.5. Работы ацэньваюцца па наступных параметрах, кожны з іх па 10-бальнай шкале:
- Актуальнасць, навізна, значнасць закранутай аўтарам у тэксце тэмы;
  - Раскрыццё тэмы;
  - Стыль выкладу, фота, якое адпавядае зместу тэксту;
  - Унікальнасць тэксту, аўтарская падача матэрыялу.

## **7. Падвядзенне вынікаў Конкурсу**

- 7.1. Вынікі Конкурсу падводзяцца з 15 па 28 снежня 2022 года.
- 7.2. Пераможцы вызначаюцца шляхам галасавання простаай большасцю галасоў членаў конкурснай камісіі. У выпадку, калі прадстаўленыя

матэрыялы набралі аднолькавую колькасць галасоў, пераможцам прызнаецца твор, за які аддаў голас старшыня камісіі.

- 7.3. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі I, II, III ступені і каштоўнымі падарункамі, набытымі за сродкі, атрыманымі ад пазабюджэтай дзейнасці.
- 7.4. Узнагароджанне пераможцаў Конкурсу плануецца правесці на пасяджэнні Савета сектара культуры Мастоўскага райвыканкама пры падвядзенні вынікаў работы ўстаноў культуры раёна за 2022 год не пазней чым 1 сакавіка 2023 года.

**Заяўка на ўдзел у раённым бібліятэчным конкурсе  
“Мы в газете, газета о нас: лучшая публикация в СМИ”**

Прозвішча \_\_\_\_\_

Імя \_\_\_\_\_

Імя па бацьку \_\_\_\_\_

Узрост (поўных год) \_\_\_\_\_

Хатні адрас \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Месца работы \_\_\_\_\_

Кантактны тэлефон \_\_\_\_\_

Тэма публікацыі \_\_\_\_\_

Дата правядзення мерапрыемства \_\_\_\_\_

Дата размяшчэння на старонках СМІ \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпіс \_\_\_\_\_

### Конкурсная камісія

Палуйчык А.В. – загадчык сектарам культуры Мастоўскага райвыканкама, старшыня

Тумялевіч І.Я. – галоўны спецыяліст сектара культуры Мастоўскага райвыканкама

Стэльмах Т.І. – дырэктар ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Бісерава В.І. – намеснік дырэктара ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Дараховіч А.І. – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Коршун В.А. – метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Рабецкая А.С. – бібліограф аддзела абслугоўвання і інфармацыі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”